

Пілігрымкі ў Нацыянальны санктуарый Маці Божай Будслаўскай да брамаў Божай Міласэрнасці



У межах падрыхтоўкі да святкавання 100-гадовага юбілею з нагоды аб'яўленняў Найсвяцейшай Панны Марыі ў Фаціме (13 мая 1917 года) кожны месяц у першую суботу, пачынаючы ад снежня 2015 года, з *мінскага Касцёла святых Сымона і Алены (Чырвоны касцёл)* арганізуюцца аўтобусныя перапрашалыныя пілігрымкі да Будслаўскай святыні.

У аўтобусе пілігрымы звычайна моляцца на Ружанцы, спяваюць Гадзінкі аб Беззаганым Зачаці Найсвяцейшай Панны Марыі, чытаюць Божае Слова, духоўныя разважанні і вершы, дзеляцца цікавымі сведчаннямі са свайго ўласнага духоўнага жыцця.

Прыезд у Будслаў – каля 12 гадзін.

А 12й гадзіне распачынаецца ўрачыстая святая Імша.

Перад Імшой заўсёды ёсць магчымасць прыступіць да сакрамэнту святой споведзі, памаліцца ў цішыні перад Найсвяцейшым Сакрамэнтам (Адарацыя).

Падчас святой Імшы ў Будславе пілігрымы ўдзельнічаюць у Літургіі слова (чытаюць чытанні са Святога Пісання, спяваюць Псалмы), таксама

прыносяць да алтара дары: кветкі, свечку, ружанец, хлеб, плады зямлі, Святыя Дары.

Адразу пасля святой Імшы вернікі моляцца *Фацімскі ружанец з мэтай перапрашэння Беззаганнага Сэрца Марыі за пяць відаў знявагаў і абразаў:*

1. *Абразы Беззаганнага Зачаця.*
2. *Абразы Яе Дзявоцтва.*
3. *Абразы Яе Божлага Мацярынства з адначасовым прызнаннем Яе толькі як Маці чалавека.*
4. *Блюзнэрствы, якімі непасрэдна зневажаюць Божую Маці ў Яе святых выявах.*
5. *Усе абразы, якімі імкнуча адкрыта пасеяць у сэрцах дзяцей абыякавасць, пагарду і нават нянавісць да Беззаганнай Маці.*

Менавіта таму, і ўстаноўлена пяць перапрашалыных суботаў.

Пасля Фацімскага набажэнства – перапынак на абед і гарбату ў ДOME пілігрыма.

У час Божай міласэрнасці, а 15й гадзіне, у святыні – Каронка да Божай міласэрнасці, каб перапрасіць за грахі ўсяго свету.

Далей – крыху вольнага часу на асабістыя малітвы, ёсць таксама магчымасць набыць памятных духоўных сувеніры, ахвяраваць інтэнцыі на святую Імшу, якая будзе цэлебравацца ў Будслаўскім санктуарыі.

Напрыканцы ўсе жадаючыя звычайна робяць супольны фотаздымак.

Святар асвятчае ваду, абразкі, медалікі, ружанцы...

Ад'езд аўтобусаў з Будслава на Мінск запланаваны на 16 гадзін.

У аўтобусе пілігрымы дзеляцца сваімі ўражаннямі і сведчаннямі, супольна моляцца, праслаўляючы Бога за атрыманыя дары і ласкі.

Першая субота месяца – перапрашэнне Беззаганнага Сэрца Марыі

Праз 7 гадоў пасля фацімскіх аб'яўленняў Найсвяцейшай Панны Марыі дазволіла сястры Люцыі адкрыць змест другой часткі фацімскай таямніцы. Там гаварылася пра Набажэнства да Беззаганнага Сэрца Марыі.

У той самы дзень, 10 снежня 1925 года, Маці Божая ўказала на адну з асноўных частак культу Яе Беззаганнага Сэрца: на набажэнства першых суботаў месяца. Ва ўспамінах візіянеркі Люцыі чытаем: “10 снежня 1925 года з'явілася Найсвяцейшая Панна ў Понтавэдра, а з боку ў Яе ў бляску святла было Дзіцятка. Найсвяцейшая Панна паклала руку на плячо Люцыі і паказала Сваё абвітае цернем Сэрца, якое Яна трымала ў другой руцэ. Дзіцятка сказала: “*Май спачуванне да Сэрца тваёй Найсвяцейшай Маці, абвітага цернем, якім няўдзячныя людзі яго зноў і зноў ранаць, і няма нікога, хто б праз акт перапрашэння гэтыя церні навывцягваў*”.

Набажэнства першых суботаў павінна абудзіць у нас прагненне пастаяннага перапрашэння Бога і Беззаганнага Сэрца Марыі за грахі, абразы і абыякавасць людзей. Тыя, хто практыкуе набажэнства першых суботаў, павінны вучыцца жыць у духу штодзённага перапрашэння, прыклад якога нам даюць фацімскія дзеці.



Умовы набажэнства першых суботаў месяца:

1. Прыступіць да сакрамэнту споведзі;
2. Прыняць Святую Камунію;
3. Памаліцца частку Ружанца перапрашэння (5 таямніцаў);
4. 15 хвілін разважаць над ружанцовымі таямніцамі.

Якім чынам у першую суботу месяца маліцца Ружанец перапрашэння за знявагі, учыненыя Беззаганнаму Сэрцу Марыі?

МАЛІТВА НА ПАЧАТАК

“О Марыя, праз набажэнствы першых суботаў месяца прагну перапрасіць за пяць відаў знявагаў і абразаў Твайго Беззаганнага Сэрца.

Прымі гэта маё перапрашэнне за блюзнерствы, скіраваныя супраць Твайго Беззаганнага Зачацця, непарушнага Дзявоцтва і Твайго Божлага Мацярынства. Ахвярую Табе гэтае маё перапрашэнне, пращу прабачэння для тых, хто не прызнае Цябе за Маці ўсяго чалавецтва і хто засявае ў сэрцах дзяцей абыякавасць, ігнараванне і нават нянавісць да Цябе. У рэшце прагну перапрасіць за знявагі, прычыненыя Табе тымі, хто дазваляе сабе апаганьваць Твае святыя выявы. Жадаючы суцешыць Тваё Беззаганнае Сэрца і дасягнуць спаўнення маіх просьбаў, прагну цяпер памаліцца гэты Святы Ружанец.

Далей маліцца так, як і звычайны ружанец, толькі з той розніцаю, што пасля кожнай малітвы “Вітай, Марыя...” у кожнай таямніцы дадаюцца наступныя заклікі:

1. *Захавай і памнож у нас веру ў Тваё Беззаганнае Зачацце.*
2. *Захавай і памнож у нас веру ў Тваё непарушнае Дзявоцтва.*
3. *Захавай і памнож у нас веру ў Тваю годнасць сапраўднай Божай Маці.*
4. *Захавай і памнож у нас веру, праслаўленне і любоў да Тваіх абразоў.*
5. *Распалі ва ўсіх сэрцах прагу набажэнства і любоў да Цябе.*

Пасля заканчэння кожнай таямніцы Ружанца дадаецца:

**“Найсвяцейшае Сэрца Езуса,
прыйдзі валадарства Тваё
праз Беззаганнае Сэрца Марыі!”**

МАЛІТВА НА ЗАКАНЧЭННЕ

Каралева Ружанца Святога, наша Фацімская Пані! Дзякую Табе за дапамогу, якую Ты мне аказала. Тваё фацімскае пасланне – гэта праява мацярынскай любові. Ты прагнеш усіх уратаваць і кожнага хочаш правесці на неба.

Хвала і праслаўленне Айцу і Сыну, і Духу Святому за гэту поўную велічы Каралеву неба, за Яе фацімскае пасланне і за выслухоўванне нашых просьбаў. Амэн.

песня Маці з Фацімы

(слывы Галіны Смоляк)

1. **Каяцца клікала Божая Маці нас,
Цуды ствараючы ў Фаціме,
Каб мы не згінулі пад пакараннямі,
Раіла шчырае каянне.**

**Прыпеў: Табе верым мы, Маці з Фацімы
Табе верым мы, Маці з Фацімы**

2. **Кожнага месяца суботы першыя
Ружанец маліце верныя,
У храм спяшайцеся і спавядайцеся,
Целам Хрыста ачышчайцеся.**

**Прыпеў: Табе верым мы, Маці з Фацімы
Табе верым мы, Маці з Фацімы**

3. **“За пяць суботаў, што Мне ахвяруеце,
Сэрца Маё пашкадуеце –
У непазбежны і страшны смяротны час
Я з ласкай Божай прыйду да вас”.**

**Прыпеў: Табе верым мы, Маці з Фацімы
Табе верым мы, Маці з Фацімы**

**ШЧЫРА ЎСІХ ЗАПРАШАЕМ
У ПІЛГРЫМКУ!**

**Ад’езд аўтобусаў з Мінска ў 8 гадзін раніцы ад
Чырвонага касцёла.**

Прыкладны кошт пілігрымкі:

для дарослых – 12рублёў (магчыма, што будзе ўдакладняцца); дзецям – бясплатна.

запісацца на пілігрымку ў Будслаў можна ў сакрыстыі Чырвонага Касцёла або па наступных нумарах:

+375 (29) 246-62-97, + 375 (25) 618-17-50 (Уладзімір)

+375 (29) 167- 72-23 (Ілля)

+375 (33) 337-44-95 (Ірына)

+375 (29) 557-08-27 (Анастасія-Алена)

**МАЦІ БОЖАЯ БУДСЛАЎСКАЯ
З РАДАСЦЮ ☺☺☺ ЧАКАЕ КОЖНАГА !!!**



Перапрашальныя суботы

ў Нацыянальным санктуарыі Маці Божай Будслаўскай

**НАЙСВЯЦЕЙШАЕ СЭРЦА ЕЗУСА,
ПРЫЙДЗІ ВАЛАДАРСТВА ТВАЁ
ПРАЗ БЕЗЗАГАННАЕ
СЭРЦА МАРЫІ**

